

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 184 (5858) 11 жніўня 1937 г., серада ЦАНА 10 КАП.

С Е Н Н Я У Н У М А Р Ы:

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССРР аб узнагародзе герояў Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова — 1 старонка.

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР аб ходзе работы па надзяленню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі ў Заслаўскім, Уздзенскім, Менскім, Смалявіцкім, Смілавіцкім і Рэчыцкім раёнах — 1 старонка.

АРТЫКУЛЫ:

Парадавы — Прысядзібная зямля. — 2 старонка.

Партыя і яе рэзервы («Правда») — 2 старонка.

М. Пузынаў — Хто працуе на даследчай жывёлагадоўчай станцыі — 3 старонка.

П. Кавалёў, М. Астапенка — Аздаравіць кіраўніцтва менскай комсомольскай арганізацыі — 2 старонка.

Гістарычную пастанову СНК ССРР і ЦК ВКП(б) выканаць дакладна і ў тэрмін — 1 старонка.

Калгаснікі Дзержынска клеймяць прэзэрвіем шпіёнаў-панамізітараў, якія здэкаваліся над беларускім народам — 3 старонка.

ЗА РУБЯЖОМ:

Ваенныя дзеянні ў паўночным Кітаі. На франтах у Іспаніі.

ПРЫСЯДЗІБНАЯ ЗЯМЛЯ

З пачаткам узаемадзейнасці партыі, ўраду і вялікаму Сталіну сусветна працоўныя БССР пастанову СНК ССРР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання». У рэзалюцыях сходаў, прысвечаных асабліва гэтаму, маючым найважнейшае значэнне ў гісторыі Беларусі, дакументам, калгаснікі і аднаасобнікі клэймаць агіднай бандай польскіх шпіёнаў, якія панеслі велізарную шкоду беларускаму народу, і клянупца да канца выкарчаць шпіёнаў, шкоднікаў і дыверсантаў.

Спраўляючы большавікі хутка ўзяліся за выкананне гэтай пастановы. У раёне раённай зямлі ліквідаваных соўгасаў пераўтварылі ў калгасы. Лясы, адабраныя шпіёнамі і шкоднікамі ў калгасаў, вяртаюцца назад. Калгаснікі надзяляюцца прысядзібнымі ўчасткамі зямлі.

СНК і ЦК ВКП(б) абавязалі скончыць надзяленне прысядзібнымі ўчасткамі зямлі калгаснікаў у 15 жніўня. К 10 жніўня, па даных, паступіўшых з 40 раёнаў рэспублікі, з 49.761 калгаснага двара, падлягаючых надзяленню прысядзібнымі ўчасткамі зямлі, ужо надзелена 31.596 гаспадарак.

Скончана надзяленне прысядзібнымі ўчасткамі зямлі калгасных двароў у Чырвонаслабодскім раёне. Здавальняюча ідзе надзяленне калгаснікаў у Любавіцкім раёне, дзе з 4.352 гаспадарак, падлягаючых надзяленню, прысядзібнымі ўчасткамі зямлі надзелена ўжо 3.704 гаспадаркі, у Старобінскім раёне, дзе з 5.529 гаспадарак, падлягаючых надзяленню, надзелена ўжо 4.875 гаспадарак.

У значнай колькасці раёнаў, аднак, гэтая работа разгортваецца вельмі марудна. Сакратары многіх райкомаў і старшын райвыканкомаў лічаць за лепшае займацца расказамі аб важнасці пастановы СНК ССРР і ЦК ВКП(б) і нічога амаль не робяць для прызвання яе ў жыццё, не разумеючы, відавч, як сваімі дзеяннямі яны зьяўляюцца вяду на мян польскіх шпіёнаў, шкоднікаў і дыверсантаў.

Учора па ініцыятыўе Савета Народных Камісараў БССР старшыня райвыканкомаў расказаў аб ходзе выканання пастановы СНК і ЦК ВКП(б) у частцы надзялення калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі. На гэтым пасяджэнні высветлілася, што ў Заслаўскім раёне яшчэ ні адзін калгаснік не надзелен прысядзібнымі ўчасткамі зямлі. Совет Народных Камісараў БССР абвясціў старшыню Заслаўскага райвыканкома суровую вымову з папярэджаннем. СНК БССР абавязваў старшыню Заслаўскага РВК выканаць пастанову партыі і ўрада к 15 жніўня і пярэдаць яго, што калі гэта рапшце не будзе выканана ў тэрмін, то ён будзе аддан пад суд.

Соўпарком БССР канстатаваў, што ў Менскім, Смалявіцкім, Смілавіцкім, Уздзенскім і Рэчыцкім раёнах пастанова ўрада выконваецца вельмі марудна, і ўказаў ім на гэта. Гэта пастанова ўрада БССР павінна паслужыць сігналам для ўсіх ас-

татніх раёнаў. Старшын райвыканкомаў, якія неспраўна адказваюць за ход выканання пастановы СНК ССРР і ЦК ВКП(б), павінны зразумець, што непаважлівасці, невыканання ў тэрмін гэтай важнейшай дырэктывы партыі і ўрада ніхто не даруе.

У раёне раённай зямлі становіцца з надзяленнем калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі неадпунчальнае і мяжуе прама з сабатажам. Асабліва неадпунчальна марудліваць працягваюць у гэтай справе ў Лельскім раёне (сакратар РК КП(б)Б Кавалёў), дзе з 1.102 гаспадарак, падлягаючых надзяленню прысядзібнымі ўчасткамі зямлі, назделена ўсяго 186 гаспадарак, а таксама ў Брагінскім раёне (сакратар РК КП(б)Б Серыжкоў), дзе назделена толькі 44 гаспадаркі з 584 гаспадарак, падлягаючых надзяленню.

Здзіўляючую бяспаматнасць да справы надзялення калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі працягваюць тт. Краўчанка — сакратар Гатскага РК КП(б)Б, Сморчанка — сакратар Даманавіцкага РК КП(б)Б, Фельдман — сакратар Прапойскага РК КП(б)Б, Левін — сакратар Лельскага РК КП(б)Б і Леановіч — старшыня Аршанскага РВК. Гэтыя людзі нават не ведаюць, якая колькасць гаспадарак у раёнах, якімі яны кіруюць, падлягае надзяленню прысядзібнымі ўчасткамі зямлі і якая колькасць гаспадарак у сучаснаму моманту ўжо надзелена. Больш чым дзіўную пазіцыю ў гэтай справе займае сакратар райкома партыі Вялікакараўскага раёна т. Рышка, які лічыць, што ў раёне, партарганізацыяй якое ён кіруе, падлягаючых надзяленню ўсяго толькі 4 гаспадаркі калгаснікаў. Такая «асядомленасць» сакратара раённай партыйнай арганізацыі аб становішчы справы ў раёне прама паказвае.

Надзяленне калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі з'яўляецца важнейшым гаспадарчым і палітычным актам. Шкоднікі, дыверсанта і шпіі прабавалі парушыць правільныя адносіны паміж асабістым і грамадскім у калгасным лядзе. Пабядаючы калгаснікаў прысядзібных участкаў зямлі, гэтыя бандыты прабавалі падарваць жыццёвы ўзровень калгаснай зямлі, пазбавіць калгаснікаў даходаў, атрымліваемых ім ад прысядзібных участкаў. Дзякуючы дапамозе ЦК ВКП(б) і асабіста таварышу Сталіну гэты хітры манеўр неавідавчых беларускі народ польскіх шпіёнаў выкрыў да канца. Партыя і ўрад, ускрыўшы шкодніцтва, прыйшлі на дапамогу беларускаму народу. Гэта дапамога павінна быць неадкладна рэалізавана. Бося чаму абсалютна неадпунчальна маруднасць у выкананні рашэнняў партыі і ўрада з боку райкомаў і райвыканкомаў. Гэту маруднасць нельга перапыць. Кожны член КП(б)Б абавязан прыняць меры да таго, каб беларускае сялянства поўнасна і ў тэрмін атрымала тую дапамогу, якую яму аказваюць СНК ССРР і ЦК ВКП(б), не спыняючыся перад неабходнасцю ўбіраць з дарогі тых, хто сабатае гэта рашэнне, хто не здохен яго выканаць.

АБ ХОДЗЕ РАБОТЫ ПА НАДЗЯЛЕННЮ КАЛГАСНІКАЎ ПРЫСЯДЗІБНЫМІ УЧАСТКАМІ ЗЯМЛІ У ЗАСЛАЎСКІМ, УЗДЗЕНСКІМ, МЕНСКІМ, СМАЛЯЎЦКІМ, СМІЛАЎЦКІМ І РЭЧЫЦКІМ РАЁНАХ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМИСАРАЎ БССР

Заслухаўшы паведамленне старшыні РВК аб ходзе работы па надзяленню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі, СНК БССР азначае, што ў Уздзенскім, Смалявіцкім, Смілавіцкім і Рэчыцкім раёнах марудна выконваецца пастанова СНК ССРР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання» ў частцы надзялення калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі, а ў Заслаўскім раёне да гэтага часу ні адзін калгаснік яшчэ не надзелен прысядзібнымі ўчасткамі зямлі.

За неадпунчальнасць ход выканання пастановы СНК ССРР і ЦК ВКП(б) аб імях старшыні Заслаўскага РВК т. Ганіна суровую вымову з папярэджаннем. Абавязваець т. Ганіна скончыць усю работу па надзяленню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі да 15 жніўня 1937 г. і пярэдаць яго, што ў выпадку невыканання гэтага рашэння ў паказаны тэрмін т. Ганіна будзе аддан пад суд.

Паставіў на імя старшыні Уздзенскага РВК т. Шульгіна, Менскага — т. Яўрына, Смалявіцкага — т. Рагноўскаму, Смалявіцкага — т. Хадаревічу і Рэчыцкага — т. Андрэенка маруднае выгортванне работ па надзяленню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі зямлі і абавязвае іх скончыць гэту работу да 15 жніўня 1937 года.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР Д. ВАЛКОВІЧ.
Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР КОМІНАУ.
10 жніўня 1937 г.
г. Менск.

ПРАБЫВАННЕ ГЕРОЯУ СОВЕЦКАГА САЮЗА ТТ. ГРОМОВА, ЮМАШОВА І ДАНИЛІНА У ПАРЫЖЫ

МАСКВА, 10 жніўня. (БЕЛТА). Учора рэдакцыя «Апошніх паведамленняў» па радыё звязалася па тэлефону з Героем Савецкага Саюза тав. М. М. Громавым, які знаходзіцца разам з тт. Юмашовым і Даниліным у Парыжы.

— Перадаю прывітанне роднай Маскве, — пачаў сваю гутарку тав. Громаў. — Хутка месіць, як мы пакінулі Советскі Саюз. Усе мы вельмі засумавалі па радзіме. У Парыжы разлічваем прабыць некалькі дзён. Паміж 21 і 23 жніўня прыедем у Маскву.

Учора пона вечарам, — расказаў тав. Громаў, — мы наведзілі тэатр Елісейскіх паляў, дзе зараз гаспаляе Маскоўскі мастацкі тэатр. З хваляваннем і радасцю мы глядзелі «Любоў Яравую». Спектакль прайшоў з вялікім поспехам. Пасля ска-

чэня спектакля нас запрасілі за кудзі. Мы былі расчудены сардэчнай сустрэчай, аказанай нам артыстамі МХАТ. Наша сустрэча з мхатаўцамі закончылася авашчэй ў гонар таварыша Сталіна.

Сёння мы ізем на міжнародную выстаўку. Мы намераны грунтоўна азнаёміцца з выстаўкай, асабліва з экспанатамі савецкага павільёна. Сёння-ж таварыствам дружэй Савецкага Саюза з Францыі надарвае вялікі прыём у сувязі з нашым прыездам. 12 жніўня на прыеме ў савецкіх паўпрэставе мы спадзяемся сустрэцца з вялікімі лётчыкамі і капітанамі Францыі.


У заключэнне гутаркі тав. Громаў сказаў:

— Яшчэ раз перадаю прывітанне масквічам і ўсім нашай вялікай краіне.

АДЗЕЛ БАСКСКИХ ФУТБАЛІСТАЎ З МЕНСКА

Учора ў 22 гадзіны 40 мінут баскскія футбалісты выехалі з Менска ў Маскву. На вазале гэтай чыста праважалі працэдуры партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый работнікі Камітэта фізкультуры і спорту пры СНК БССР і фізкультурна-спартыўнага Менска.

За тры дні свайго прабывання ў Менску спартсмены Баскіі звыкліся з сталінай БССР. Яны аглядзелі Дом урада, пабылі ў Доме Чырвонай Арміі імя Барашылава, у Палацы піяераў і акабрат і ў калгасе імя АДПУ, Менскага раёна.



В. П. ЧКАЛАЎ. Г. Ф. БАЙДУКОВ. А. В. БЕЛЯКОВ.

Аб узнагародзе Герояў Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССРР

За ажыццяўленне гераічнага ўпершыню выканання беспасадачнага пералёту Масква—Паўночны полюс — Злучаныя Штаты Амерыкі Цэнтральны Выканаўчы Камітэт ССРР пастанавіў:

1. Узнагародзіць ордэнам Чырвоны Сцяг Герояў Савецкага Саюза Чкалава В. П. — камандзіра экіпажа «АНТ-25», Байдукова Г. Ф. — другога пілота, Белякова А. В. — штурмана.
2. Выдаць адначасовую грашовую ўзнагароду ўдзельнікам пералёту: Чкалаву В. П., Байдукову Г. Ф. і Белякову А. В. — па 30 тысяч рублёў.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССРР М. КАЛІНІН.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта ССРР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль. 9 жніўня 1937 г.

ГІСТАРЫЧНУЮ ПАСТАНОВУ СНК САЮЗА ССР І ЦК ВКП(б) ВЫКАНАЦЬ ДАКЛАДНА І У ТЭРМІН

АДНААСОБНІКІ УСТУПАЮЦЬ У КАЛГАСЫ

У калгасе Вягомльскага раёна з велізарным творчым удымам праходзіць абмеркаванне пастановы СНК Саюза ССР і ЦК ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

На сходах у сельгасарцелі «Чырвоная зорка», Асфэскага сельсавета, пры абмеркаванні пастановы партыі і ўрада аднаасобніца вёскі Гаралеа Пелагея Глазко тут-жа падала заяву аб уступленні ў калгас.

У адказ на клопаты комуністычнай партыі і савецкай ўлады і асабіста прадвадара народаў таварыша Сталіна, калгаснікі арцелі «Чырвоная зорка» абавязаліся змагацца за хутчэйшае і высокакачэснае правядзенне ўсіх сельгаспадарчых работ.

У гэтыя дні ў калгасе імя Молатава шырока разгортваюцца саапарніцтва і ўдэрніцтва. Калгас паспяхова закончыў уборку ўсіх азімых і яравых зэрнавых культур і выканаў абавязковыя паставы збожжа дзержаву.

Калгаснікі сельгасарцелі «Пролетарская перамога» ў прынятай рэзалюцыі пішучь:

«Мы шчыра дзякуем таварышу Сталіну за вялікую дапамогу і ласкі, што аказаны калгаснаму сялянству. У адказ на пастанову мы абавязваемся прымаць яшчэ лепш, павышаць ўраджайнасць нашых сацыялістычных паляў».

РАЁННАЯ НАРАДА КАЛГАСНАГА АКТИВА

8 жніўня ў раённыя цэнтры—Хойніках — аб'ядналіся нарада брыгадзіраў, загадчыкаў ферм і старшын калгасоў. На нарадзе прысутнічала 615 чалавек. Пачуці радасці ўсіх калгаснікаў, іх багаважную адданасць таварышу Сталіну і комуністычнай партыі выказалі ў сваіх прамовах удзельнікі нарады.

Кожны з выступаючых з вялікім удымам зьвязавае сваю падазку таварышу Сталіну за клопаты аб калгасным сялянстве. Народа прыйшла з вялікім удымам. Усе яе ўдзельнікі абавязаліся неадкладна прыступіць да выканання гістарычнай пастановы СНК ССРР і ЦК ВКП(б), павольна-шчыра змагацца за выкрыццё і знішчэнне польскіх шпіёнаў і вынікаў іх шкодніцкай работы.

ЯК ІДЗЕ НАДЗЯЛЕННЕ КАЛГАСНІКАЎ ПРЫСЯДЗІБНЫМІ УЧАСТКАМІ

Навоذة паступіўшых вестак з 40 раёнаў рэспублікі, па 10 жніўня г. г. назделена ў гэтых раёнах да мінімальнай нормы прысядзібнымі ўчасткамі 31.596 гаспадарак. Павінна быць назделена 49.761 калгасны двор.

Закончана надзяленне прысядзібнымі ўчасткамі калгасных двароў у Чырвонаслабодскім раёне, дзе 3.326 гаспадарак атрымалі 618 гектараў зямлі.

У Любавіцкім раёне павінны быць надзелены 4.352 гаспадаркі. Зараз 3.704 гаспадаркам перадаана 780 гектараў зямлі. У Старобінскім раёне з 5.529 гаспадарак атрымалі прысядзібныя ўчасткі 4.875 гаспадарак, якім перадаана 819 гектараў зямлі.

Зараз зусім вядоўчана неадпунчальнае адставанне ў гэтай справе групы раёнаў. Так, напрыклад, у Смалявіцкім раёне (сакратар РК КП(б)Б Куцман) з 320 гаспадарак, якіх трэба было надзяліць прысядзібнымі ўчасткамі, назделена толькі 18. У Паршчынскім раёне (сакратар РК КП(б)Б Будраец) з 1.370 гаспадарак назделена

КАЛГАСЫ АТРЫМЛІВАЮЦЬ ЛЯСЫ

З вялікай радасцю сусветлі калгаснікі Крычаўскага раёна пастанову СНК ССРР і ЦК ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

На сваіх сходах калгаснікі шчыра дзякуюць партыі і асабіста таварышу Сталіну за клопаты і дапамогу беларускаму сялянству.

Калгаснікі-стаханавец калгаса «Май», Зарубскага сельсавета, Аўрамона на сходах заявіў:

— На нашых землях па-шкодніцку быў арганізаван соўгас «Крычаў». Нам не даралі пасвіць жывёлу ў лесе, прымушалі сямей жыць па жыгце. Зараз готаму настай канец. Зямля соўгаса пераходзіць да нас. Мы атрымаем шмат лесу і сенажаці. За ўсё гэта дзякуем нашаму роднаму бальшу Сталіну.

Удзельнікі раённай нарады старшыня калгасаў, сельсаветаў, партргаў, брыгадзіраў і загадчыкаў ферм у колькасці 267 чал. паслаў прывітаньня тэлеграму таварышу Сталіну.

Удзельнікі нарады ўзялі на сабе рад абавязкаў па хутчэйшаму правядзенню сельгаспадарчых работ, узмацненню рэвалюцыйнай пільнасці і выкарыстанню борагаў народа.

НОВЫ КАЛГАС НА ЗЕМЛЯХ ЛІКВІДУЕМАГА СОЎГАСА

На землях ліквідуемага соўгаса «Жмураўка», Рэчыцкага раёна, арганізаваны новы калгас, у які ўступіла 19 аднаасобніцкіх гаспадарак. 9 жніўня адбыўся арганізацыйны сход калгаснікаў. Сход прыняў статут сельгаспадарчай арцелі, выбраў старшыню калгаса і прысвоіў назву калгасу «Стаханавец».

Рэалізуючы пастанову СНК ССРР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання», райземдзел прыступіў да нарэзкі калгаснікаў сядзіб. 95 калгасным гаспадаркам ужо адведзены сядзібы згодна ўсталяванай нормы. 508 гаспадаркам прыбылі калгасныя прысядзібныя ўчасткі да калгасных двароў. Уся работа па нарэзцы прысядзібных участкаў будзе закончана да 12 жніўня. МАЦКОУСКАЯ.

КАЛГАСНІКІ ВІТАЮЦЬ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І ўРАДА

З вялікай радасцю сусветлі калгаснікі, калгасніцы і ўсе працоўныя Якаўлевіцкага сельсавета Аршанскага раёна пастанову СНК ССРР і ЦК ВКП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання».

На агучаным сходах калгаснікаў калгаса «Чырвоны сцяг» вынесена пастанова — правесці дэталёвае вы-

КАЛГАСЫ АТРЫМЛІВАЮЦЬ ЛЯСЫ

Удзельнікі раённай нарады старшыня калгасаў, сельсаветаў, партргаў, брыгадзіраў і загадчыкаў ферм у колькасці 267 чал. паслаў прывітаньня тэлеграму таварышу Сталіну.

Удзельнікі нарады ўзялі на сабе рад абавязкаў па хутчэйшаму правядзенню сельгаспадарчых работ, узмацненню рэвалюцыйнай пільнасці і выкарыстанню борагаў народа.

Райком КП(б)Б і РВК правалі парад старшын калгасоў Зарубскага і Міхасеўскага сельсаветаў, па якой удасканалі размеркаванне зямель, маемасці, жывёлы ліквідуемага соўгаса «Крычаў».

Складзен план нарэзкі прысядзібных участкаў калгаснікам раёна на плошчы ў 350 гектараў. Гэта работа будзе скончана не пазней 15 жніўня. Земеўпарадчыкі выхалі ў калгасны і адвольны прысядзібныя ўчасткі калгаснікаў. Складзен план надзялення калгасоў лясамі мясновага і дзержаўнага значэння ў колькасці 5.500 гектараў і сенажаці—1000 гектараў. Гэты план ужо ведаюць кіраўнікі калгасоў і сельсаветаў, а таксама і калгаснікі.

Толькі адзін калгас «На варце», Вацнаўскага сельсавета, атрымлівае больш 600 гектараў лесу. 250 гектараў лесу мясновага значэння атрымліваюць калгасы «Секра», «Пролетарскі артыст» і «Шлях сацыялізма».

КАЛГАСНІКІ ВІТАЮЦЬ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І ўРАДА

Увучэнне гэтай пастановы ў брыгадах. Усе калгаснікі і працоўныя Якаўлевіцкага сельсавета прасякнуты адным — стаханавскай работай дабіцца высокіх ураджаюў, зрабіць калгаснікаў зможнымі, а калгасы большавіцкімі, усмерна мацаваць абароназдольнасць нашай радзімы, для чаго шырока разгартуць асаовіхімаўскую работу.

КАЛГАСНІКІ ВІТАЮЦЬ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І ўРАДА

Увучэнне гэтай пастановы ў брыгадах. Усе калгаснікі і працоўныя Якаўлевіцкага сельсавета прасякнуты адным — стаханавскай работай дабіцца высокіх ураджаюў, зрабіць калгаснікаў зможнымі, а калгасы большавіцкімі, усмерна мацаваць абароназдольнасць нашай радзімы, для чаго шырока разгартуць асаовіхімаўскую работу.

ЯН. ПЛЮШЧЫКАУ. КАЗІМІРАЎ.

Скошана 44.732 тыс. гектараў каласавых

Зводна Наркамзема СССР, Наркамсўгасаў і Наркамхарчпрама СССР аб ходзе ўборкі каласавых на 5 жніўня 1937 г.

РЭСПУБЛІКІ, КРА І ВОБЛАСЦІ	СКОШАНА					АВМАЛОЧАНА					У каласе		Уборка каласавых	
	Усяго		У тым ліку			Усяго		У тым ліку			У а/а да спадчытнага	У а/а да ўраджаю	У проц. да скошанага	У проц. да пашы
	Тысяч га	У шпін да пашы	У а/а да пашы	НІС	НІС	Тысяч га	У а/а да спадчытнага	У а/а да ўраджаю	У проц. да скошанага	У проц. да пашы				
РФСР	26867	40	41	31	54	11102	43	40	94	85	60	34	32	
Украінская ССР	14448	98	97	94	83	8639	60	58	96	91	80	87	93	
Беларуская ССР	1552	77	78	74	51	246	18	16	24	94	80	28	81	
Азербайджанская ССР	549	76	77	100	93	234	43	42	100	77	71	78	103	
Грузінская ССР	276	62	63	—	—	64	100	97	35	38	—	—	—	
Армянская ССР	66	18	19	—	—	2	64	14	21	23	—	—	—	
Туркменская ССР	118	75	74	85	91	—	—	—	—	—	—	—	—	
Узбекская ССР	719	65	65	79	97	—	—	—	—	—	—	—	—	
Таджыцкая ССР	214	40	41	78	77	50	106	50	49	80	—	—	—	
Казахская ССР	709	17	18	23	19	345	49	48	78	48	78	14	12	
Кіргіская ССР	215	20	20	24	73	118	55	55	84	56	72	49	28	
Краі, вобласці і рэспублікі РСФСР														
Авола-Чорнаморскі край	4920	93	95	83	97	97	3787	77	74	93	77	58	93	
Дальня-Усходні край	8	1	2	—	—	2	4	50	50	—	50	50	2	
Заходне-Сібірскі край	57	1	1	0,01	—	—	6	11	11	100	56	21	0,3	
Краснаярскі край	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ордынавінцкі край	1800	97	99	93	90	85	1299	72	70	99	79	93	87	
Варонежская вобласць	2905	71	73	85	85	66	610	28	22	79	94	48	32	
Усходне-Сібірская вобласць	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Горкаўская вобласць	666	48	49	23	11	16	44	7	6	30	99	31	6	
Заходняя вобласць	1303	64	65	40	53	217	17	17	86	87	17	13	17	
Індальская вобласць	313	43	45	17	25	13	37	12	11	66	98	41	24	
Ільїнская вобласць	502	41	42	40	39	61	12	12	22	97	51	7	2	
Кіраўская вобласць	475	25	25	3	3	5	22	5	4	31	97	6	3	
Кудынцкая вобласць	1391	37	39	18	16	30	441	32	29	86	90	37	22	
Курчская вобласць	2127	79	80	50	47	79	688	28	27	66	88	58	35	
Ленінградская вобл.	356	32	32	29	19	27	39	11	11	38	100	13	15	
Маскоўская вобл.	1570	60	60	35	33	50	242	15	14	80	89	49	20	
Омская вобласць	11	1	1	—	—	—	2	18	18	—	64	27	0,2	
Орэнбургская вобл.	715	25	27	17	12	41	444	62	59	97	79	68	21	
Саратаўская вобл.	929	32	34	21	32	40	471	51	49	87	74	57	20	
Свердлоўская вобл.	89	5	5	—	—	—	6	6	6	—	71	7	0,2	
Паўночная вобласць	84	10	10	6	—	—	2	2	2	6	92	5	6	
Ставінградская вобл.	1811	60	61	95	91	82	1275	70	69	94	87	63	56	
Чылінская вобл.	127	4	5	1	1	2	55	48	45	—	81	51	0,1	
Яраслаўская вобл.	187	25	26	21	6	20	12	6	6	97	97	11	6	
Татарская вобл.	764	34	33	14	9	22	81	11	11	27	99	15	7	
Вашкірская АССР	389	15	16	2	1	18	43	11	10	92	89	17	4	
Дагестанская АССР	198	62	59	99	78	100	84	43	41	94	70	67	96	
Кабардына-Балкарская АССР	79	76	81	64	83	100	47	59	55	97	80	68	82	
Калмыцкая АССР	126	99	99	89	100	79	68	54	48	80	41	82	92	
Каракаўская АССР	6	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кокчи АССР	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Крымская АССР	742	100	100	96	99	89	688	93	93	100	85	96	97	
Марыйская АССР	100	28	28	—	—	—	6	6	6	—	96	10	—	
Маргоўская АССР	382	57	58	22	10	36	43	11	11	38	94	31	11	
Немцаў Павольна АССР	527	50	51	40	25	80	316	60	59	92	76	72	43	
Паўночна-Астэцінская АССР	25	90	91	—	—	—	64	10	40	—	100	64	71	
Удмурцкая АССР	156	23	23	12	—	—	5	3	3	16	91	7	2	
Чувашская АССР	95	74	84	88	74	100	59	62	61	100	92	92	119	
Чувашская АССР	224	47	48	—	—	—	10	20	9	4	—	95	15	
Вобласці і аўтаномныя рэспублікі УСРР														
Вінніцкая вобласць	1502	84	84	68	100	86	540	36	36	70	93	72	68	
Днепрапетровіцкая вобл.	2951	99	99	100	98	100	2474	84	83	99	85	91	94	
Дніпроўская вобласць	1604	91	94	86	100	100	1098	69	70	96	76	79	92	
Кіеўская вобласць	1863	95	95	92	80	89	708	38	37	64	96	74	81	
Одэская вобласць	2709	99	99	98	100	100	2157	80	79	99	89	89	92	
Харкаўская вобласць	2459	95	96	86	82	94	1215	49	48	83	99	78	68	
Чэрніўцкая вобл.	1065	96	96	85	82	86	266	25	25	58	80	69	69	
Малдаўская АССР	295	99	99	—	—	—	100	93	181	61	62	—	—	
Вобласці Казахскай ССР														
Алтайская вобл.	90	35	37	16	—	—	41	46	44	74	41	72	13	
Алма-Атінская вобл.	74	16	16	6	—	—	53	31	41	94	64	62	14	
Усходне-Казахск. вобл.	21	3	3	3	—	—	8	35	37	67	37	2	2	
Заходне-Казахск. вобл.	143	51	53	43	—	—	79	89	48	66	43	88	47	
Карагандинская вобл.	10	3	4	2	—	—	—	—	—	38	—	—	1	
Кустайнцкая вобласць	59	11	13	4	—	—	23	21	36	35	54	35	41	
Паўднёва-Казахск. вобл.	21	2	2	1	—	—	—	—	—	7	33	30	65	
Паўднёва-Казахск. вобл.	292	60	62	66	—	—	100	169	58	55	94	55	63	
Аўтаномныя рэспублікі Узбекіян ССР														
Кара-Калпакская АССР	5	34	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Аўтаномныя рэспублікі Азербайджанскай ССР														
Нахічыванская АССР	21	—	—	—	—	—	6	29	—	—	100	100	—	
Усяго па СССР	44732	50	51	39	44	83	21465	48	46	93	85	67	44	
Было на 31/VII-37 г.	37165	41	42	32	34	52	17351	47	44	94	84	61	35	
Было на 5/VIII-38 г.	50930	57	57	47	53	73	26380	50	48	85	81	78	64	

ЗАУВАГА: Па Кіргіскай ССР па саўгасах НКСўгасаў — весткі на 31/VII. Па Кара-Калпакскай АССР — весткі на 31/VII.

НА ЎБОРЦЫ ЎРАДЖАЮ ЛІКВІДАВАЦЬ СТРАТЫ

Адной з асноўных умоў барацьбы за высокі ўраджай і высокай кошта працяглай у каласе і аўтамацэнта свечасовай і без страт уборка.

Між тым, гэтага ў многіх раёнах БССР не зразумелі. Уборка ўраджаю неадпаведна запісана, дапуская перастрой страт. Многія каласы нисць вадзілі ўборачныя работ.

Праведзеная сектарам ўраджайнасці Кіраўніцтва гаспадарчага ўчоту БССР праверка якасці ўборкі паказвае, што асабліва вялікія страты дапускаюцца пры жыццё.

У каласе «Новая ніва», Лельчыцкага раёна, трактарныя жніўцы ажаха 10 гектараў жытця ўраджаю па-шкідліваму. Збожжа толькі сапавана. На кожным гектары страты складаюць 2 пентнеры збожжа. У каласе «Зрух», Замоскаўскага сельсавета, на кожным гектары ажаха ў полі ў каласе па 0,55 пентн. жытця, 0,30 пентн. ажай шышчы, 0,35 пентн. яравай шышчы, 0,49 пентн. ячмяно і 0,40 пентн. аўса. Больш таго, у гэтым каласе абмалочана ажай шышчы та хрэна, што ў сапраўды ажаха палова збожжа. Малыя праводзіцца ў полі без брызгаў. Выкол малатарні на некалькі метраў ажаха змешана з пяском.

Іна, што тут дзейнічае рука класавата ворага з мэтай знішчыць ураджай. Але лельчыцкі РВК і райземадзел не прынялі ніякіх мер па ліквідацыі ажай шышчы. У многіх каласе раёна адсутнічае барацьба за якасць ўборкі. У каласе «Удзяні», «Х з сьв. Советам», «Чырвоны актывіст», «Чырвоны араты», як і ў многіх іншых, на полі астаюцца каласы, збор якіх не арганізаваны.

Падзе літаральна ўсё гэта каласы ў каласе «Алмас інтэрнацыя», Лельчыцкага раёна, дзе на кожным гектары трапіла на 124 кілаграмы жытця. Пры гэтым 6 працэнтаў збожжа ажаха ў сапраўды пасля малашы. У каласе «Чырвоны Лучына», Сосніцкага сельсавета (Поліцкага раёна), страты жытця ў каласе складаюць 40 кілаграмаў, у сапраўды пасля малашы — 50 кілаграмаў і ў жыццё — 14 кілаграмаў. Яшчэ большыя страты першым каласе «Маргоўскі», Сосніцкага раёна, дзе пакідаюцца на полі ў каласе 1,64 пентн. жытця. Збор каласоў, аднак, не арганізаваны.

АЗДАРАВІЦЬ КІРАЎНІЦВА МЕНСКАМ КОМСАМОЛЬСКАМ АРГАНІЗАЦЫІ

Менскі гарком комсамола і яго сакратар Куксевіч жыць яшчэ бясплатна і задовольна, моў, «нічо» ў нас не выкрыт, значыць усё ў парадку. Спачынае на дубрах, адзначыце ўвагі комсамольскіх арганізацый ад асноўнага — барацьбы з ворагамі, іменна гэта прывяло да застою і спакоў у арганізацыі.

Практыка і справы гаркома — пркае сведчанне гэтаму. Куды вартым з'яўляецца той факт, што ў складзе гаркома яшчэ і зараз лічыцца такімі людзьмі, як Шахоў, якіма нават прынятыя «домашнія» арганізацыя выразы палітычнае недавер. Важнейшым адрэкам гаркама камітэта заставіць бяздзейных, пахалілі Чучко, які прывядаў усё, каб палітыка-выхавальную работу ў комсамоле, не забяспечыць кіраўніцтва прапагандамі ў частцы і арганізацыі. Апазавана, гэта не выдалося. Гарком ведае пра яго блізка свуды і выключылі з партыі і наогул палітычна неадаждзейнымі людзьмі.

Не больш і не менш можна сказаць і пра другога адрэкам гаркома — Масарскага. Ён не толькі не забяспечвае кіраўніцтва ў частцы даручанай яму работы, але і паводзіма сваім выклікае ўрада, асабліва ў частцы свайго выклікае ўрада, і зараз дапусціў раз палітычным памылкам.

Не сціхне сакратар гаркома Куксевіч абнаваць работніка гаркома Штэйніцкага, які рэкамендаваў для работы ў апарат гаркома Вярхіна, стаўленіка ворагаў народу ў Наркамўстанці.

Менскі гарком ЛКСМБ не здамагае комсамольскіх арганізацый у выкрыцці ворагаў народу. У Пеліноўскае было выкрыцці пазаве контррэвалюцыйнае гніздо трафіцка-бухарынскіх і польскіх шпіянаў. Яны былі выкрыты паміа комсамола. Не гадзіцца на сур'яныя сігналы, гарком не прыгледзеўся да комсамольскіх арганізацый СНК, ЦВБ, Наркамзема, Наркомсўгасаў. Гарком не скарыстаў спрыяльнае-зборную кампанію для падняцця рэвалюцыйнай пільнасці комсамольцаў. Факт-жа, што пры ўласце членаў бюро гаркома на заводах імя Варашылава і імя Молатава і ў рэзе наркаматаў у часе пераходнага ў склад камітэтаў і нават сакратарамі камітэтаў былі выбраны людзі неправераныя.

Азнамяненне з некаторымі пільнымі работамі гаркома прымушае зрабіць вывад, што былі сакратар гаркома, а зараз ра-

бавілі бяздзейна і выконваючы абавязкі сакратара гаркома Куксевіч даўлі Менскую арганізацыю да сур'янага паравінаму будзеца на прынятыя палітычныя і арганізацыйныя кампаніі. Комсамольскі ўчот ачытна запущаны і заблытаны. У гаркоме лажыць сараз больш тысячы асабовых спраў комсамольцаў. Многа дакументаў, як у гаркоме, так і ў гаррайах, зусім губляюцца. Так, у Кагановіцкім гаррайкоме маюць месца неадпаведна адрэкам да захавання дакументаў, у выніку чаго дзесяткі савецкіх спецыялістаў, калчыхішых вышэйшых навуковых устаноў, паехалі на работу без дакументаў.

Работу ў школах і сара

Фашысцка-нацдэмаўскі вырадак у ролі настаўніка

Я працую пяць год настаўнікам у в. ройні, Лучыцкага сельсавета, Калаткевіцкага раёна. У нашай школе пад выданым дырэктара акапаўся фашыст, нацдэмаўскі Чырун. Карыстаючыся палітычнай слепотай раённага кіраўніцтва, та саўзасты вораг народу ўжо доўгі час ідзе сваю школьна-педагагічную работу ў школе адрываючых калгасах.

26 год працуе Чырун у в. Хвойні, адгаснікі часта гавораць пра Чыруна: «Гі з доўганіўскімі кулакамі пашу кроў і актаў, але шпёр табе не даваўся, яе шпёр шпёр». Увесь час ён трымаў песьню сувязь з кулакамі хутара «Доўгія вясны». Часта, яшчэ да раскулачвання, Чырун гасіў у гэтых крывавішчых бандах, зазваў іх да сябе. Калі адін раз дом, дзе яны п'янівалі, вышадкова пашу былі бядняк Сарока Захар, Чырун і іншыя, што за каўнер і вышнуў на двор, іпшэй кулакоў ён нікому не даваў і вышнуваў сам у сабе на кватэры.

Дружба Чыруна з доўганіўскімі кулакамі не абмяжовалася кумаўствам і вясёлым разгулам. У часе грамадзянскай вайны ён разам з імі актыўна падтрымліваў пэўнага родаку, змагаўся супроць савецкіх і разам з сваёй бандай забіў ігнаўана Нашука Анкія.

У 1934 годзе ў калгасе «Беларуская імя» раскідалі азін хлеў; там зпайшлі імя доўганіўскіх кулакоў, і сярэд іх імя, напісаную рукой Чыруна. Ён і за імя выдзе перапіска з бандытамі, якія пайшлі за граніцу.

Усю сваю работу ў школе Чырун на-сыціў фашысцкім, нацдэмаўскім духам. А-тыўна вывучае нацдэмаўскую літаратуру і старанна распаўсюджае яе сярод вуч-няў. У гэтым жа напрамку ён выдзе сваю «выхаваўчую» работу.

Граматыку ворага народу Яэпа Лёска Чырун бярог як зліпну вока, карыстаўся яе матэрыяламі і стараўся ўсё нацдэмаўскае прыгнэць вучням.

Калі ў 1936 годзе ў Чыруна адабра-лі Лёскаўскую граматыку, ён дзець не пла-каў па ёй. Школьнае бібліятэка да на-дзянута часу была пашна варажэй літ-эратурай. Калі інструктар Калаткевіцкага райкома партыі зрабіў чыстку бібліятэкі і вышнуў нацдэмаўскія кніжкі, то Чырун без ахвоты іх спісаў і сказаў: «Якая там нацдэмаўская літаратура, і што тут ёсьць нацдэмаўскага. У ёй шмат ёсьць і каштоўнага матэрыялу».

У школе да гэтага года не было ні ад-наго партрэта правдыроў партыі і ўра-да.

Чырун не толькі задык пацпе, ён актыўна праводзіў і рэлігійную работу. У сваёй кватэры трымае ікону; каб яе не знайшлі, ён у рамку паставіў партрэт, а пад ілюм захаваў ікону. Чырун выдзе школьна-педагагічную работу па разбурэнню калгас-саў і разводзець варажэю тэорыю, што «калгаснікі зараз зямлі не п'явішца, апа ім карысці не прыносіць».

Дуня АГЕЙЧЫК.



7 жніўня на пасяджэнні прэзідыума ЦВК Саюза ССР адбылося ўрачынае ордэнаў Чырвонага Сцяга пагранічнікам І. П. Трунаву і М. Я. Сучкову, на ЗДЫМКУ (злева): чырвонаармеец І. П. Трунаў і старшы лейтэнант М. Я. Сучков на Кірас-Фота Ф. Ніслова (СФ).

ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

ШКОЛЫ НЕ РАМАНТЮЮЦА

Летась школы Брагіскага раёна новы вучэбны год сустраі азім непарывтава-на. У разуьтаце—у разе шкоды была ві-лікая непаспяховасьць. Урокаў-жа мінулага года не ўлічалі ў раёне.

60 школ патрабуюць капітальнага ра-монту. Распачат-жа рамонт толькі 5—10 школ, якія рамантуюць вельмі марудна.

У разе пачатковых школ зусім не рас-пачат рамонт, і толькі таму, што алкас-ных за гэта дэма. Загачыкі школ вы-ехалі на аэчоную сесію. У дубненскай школе, напрыклад, не толькі не распачалі рамонту, а наадварот, маемсць школы расшывацца, бо... стоража няма.

Даржава для рамонту школ у гэтым го-дзе алпусіла раёну 40 тысяч рублёў, але загачыкі раёна Марозаў так размераваў сродкі, што ў некаторых школах (углоў-ская, чамарыская і інш.) не хошць срод-каў для правядзення нават пазначанага ра-монту. Работнік-жа раёна, які непасрэд-на адказвае зараз за рамонт школ — Іва-шчанка чакае, пакуль настаўнікі пры-еддуць з аэчоннай сесіі і самі пачнуць ра-монт.

Не распачата яшчэ ва ўсім раёне камп-лектаванне першага класа. Школы настаў-нікам поўнасьцю не забяспечаны. Больш таго: у аэчоннай настаўнікаў яшчэ ёсьць класова-варажэйныя элемэты. Раёна ведае, напрыклад, аб выступленьнях класова-ва-ражэйных элемэнтаў у матрыякай і спарж-жэйных школах, але мер ніякіх не прыняў.

Ухільліся ад рамонту і ўпарадкаваньня школ сельсаветы і раённыя арганізацыі. ПРАТЧАНКА.

НЕ СПЯШАЮЦА...

Не гледзячы на тое, што да пачатку вучэбнага года асталося лічаны дні, у меншым падвучальнічым пількай падрыхтоўкі яшчэ не па-чата. Асноўнае і самае галоўнае — дабор у вучальніца прадстаўлен сямалёў. Ужо, праўда, пададзена 930 заўна на бел-зарускае аддзяленьне і 60 заўна на поль-скае аддзяленьне, але камісія па прыёму і разгляду заўна іпне не створана. Дырэкт-ар падвучальнічых Хейфен усёй гэтай ра-ботай не кіруе; пагучу і падвучальнічым ён бывае толькі гадзіну дзеве і ніякай кі-рысьці не прыносіць.

Не пачата падрыхтоўка гаспадарскі падвучальніца да навуцальнага года. Ра-монт інтэр'яру пад пагарай арыўу. З ча-тырох інтэр'яраў рамантуюцца толькі адзін.

Загачыкі гаспадарскі член партыі Піпскі ўсё яшчэ займаюцца размовамі, а фактыч-на набыравае ўсё работу на зрыў па-рыхтоўкі да новага вучэбнага года.

А. А.

БЕЗ ПАМ'ЯШКАННЯ

У мінулым годзе вёска Валыншава, Го-рацкага раёна, згарэла. Для школы не асталося нават больш-менш прыгоднага па-мяшкання. Дзятчэ-жа школьнага ўзросту тут налічывацца каля 140. Усе яны раней абстудэваліся гэтай школай.

Што-ж робіцца ў гэтым годзе? Не гле-дзячы на пмагачыі просьбы да старшын-горацкага РВК Карскі аб аказанні дапа-могі, справа з месца не рушыцца. Да вуч-эбнага года школа прыходзіць без бу-дылка. Часова адвезены будынак для шко-лы не можа змясціць і трэняй часткі вуч-няў. Прычым, гэты будынак абсалютна не прыстасаван для правядзення заняткаў.

Школы сельсавета яшчэ не раман-туюцца. Апалам пі апа з іх не забяспе-чана. Такія адносіны да школ толькі на-руку нашым ворагам.

ГАНЧАРОВСкі, РАБІНОВІЧ, ЛЯНЧАРОВА, ТАМАШОВ.

Бяздушныя адносіны да старыкоў

(Пісьмо калгасніца)

У Старадарожскім раёне груба пару-шэцца рэвалюцыйная законнасць. Вось рыжэд. У мяне ў 1936 годзе Шчытэ-ваў сельсавет неаконана забраў ма-емсць — даян, калёны, 30 пудоў не-аэчанага аэбжэа, гумно, хлеў і апапшо-ну. Я выканаў перад даржаваю ўсё бязнак. А да таго жме 68 год, а жонка і-дэй—58. Пры нас жыць яшчэ 13-га-лоўна дачка. Але ўсё гэта не спыніла за-раныя маемсці.

За 23 кілометры я пеша хадзіў сем-із у раёныя арганізацыі, прасіў вяр-нуць маемсць. Там нас скора даўра арышавалася. Нарэшце, 15 сакавіка г. г. кару разглядзелі на прэзідыуме РВК. Лопніў ў сваім рамяні запіска: «Іра-ваваць Шчытэваўскаму сельсавету пад арышаваную адказнасць старшыні сель-савета Тышквіча вярнуць грамадзян-наму».

Як былі сарваны месячныя курсы на павышэнню кваліфікацыі настаўнікаў

Месяца паўтара таму назад у газе-тах аб'яўлена аб прыёме заўна на курсы павышэння кваліфікацыі настаўнікаў ад-на называюцца «возвращенцы». На са-ёй справе курсы былі ўкамлектаваны вончужымі падвучальнічым. «Возвраще-ны»-жа былі дырэктар інстытута павы-шэння кваліфікацыі настаўнікаў Ольгін-ска іпнчуса не прымаць. Арганізацыя курсоў і іх работа прымушаюць больш ур'ыва прыглядзецца да работы інстыту-та і да тых людзей, хто ўзначальвае гэты інстытут.

Ольгінска некалькі дзён таму назад з работы знята. Месяц заўна Левін—пра-вая рука Давыда і Гершона. У сыягэ га-дэ не пажэа зразумець, што гэтыя люд-зі рабілі ўсё, што змоглі, каб курсы далі найменшы эффект.

Выкладчыкамі працавалі людзі, якія пі-гата агульнага не мелі з выкладаннем. Курсы працавалі без праграмы і планаў.

Такія важныя прадметы, як руская і бел-аруская мовы, былі скамканы.

Па сканачэнню работ курсаў «возвраще-ны» аказаліся «забракаванымі». 20—30 чалавек з вышэйшай аду-кацыяй, з вялікім жыццёвым вопытам не могуць вярнуцца да работы ў школе. І, наадварот, значная частка курсантаў, якія не здавалі літаратуру, атрымалі спраўкі і павярнуліся на работу ў школу. Да та-кіх людзей адносіцца асоба, сумешыня заваяваць сімпацыю загадчыка навуцаль-най часткі Калесіча.

Такім чынам з міласці Левіна і Ольгін-скай згарэла вышнута на вецер вальку-скаму грошай. Скончыліся курсы аб-вучаць парогі Наркомасветы ўжо некалькі дзён да публікацыі на працу.

Р. Хойдэн, В. Драздоў, Навоўна, Наз-лоў, Шацкыў і інш.

АД РЭДАКЦЫІ: Усе фанты гэтага пісьма вядомы заг. аддзелу школ ЦК тэа. Патрыў і партарганізацыі Нарком-асветы, але чамусьці яны мірацца з гэ-тым агідным становішчам. Мы чэкаем прыняцця неадкладных мер.

Калгаснікі Дзяржынска клеймяць прэзэрннем шпіёнаў-паланізатараў, якія здэкеваліся над беларускім народам

ЯШЧЭ БОЛЬШ УМАЦУЕМ КАЛГАСЫ

Мы, старшыні калгасаў, зараз ведаем, што нацыянальна-польскія Дзяржынскі раён быў арганізаваны па заданню польскай дыферсанты. Польскія шпіёны і дывер-санты, якія доўгі час дзейнічалі ў БССР і нават пралезлі ў цэнтральныя совецкія і зямельныя арганізацыі, усёмі мерамі імк-нуліся адарваць Савецкую Беларусь ад валь-кага Саюза і зрабіць з яго калоній-на-польскіх Польшчы.

Мы з'яўляемся сведкамі гнусных спраў фашысцкіх паланізатараў у былым Дзяр-жынскім раёне. Ворагі народу — польскія шпіёны і дыверсанты, арганізуючы для сваіх мэт нацыянальны польскі раён, пры-мушалі беларусоў гаварыць па польскай мове. Яны закрывалі беларускія школы, у прымушым парадку вучылі дзятчэ на-польску. Такім чынам былі закрыты беларускія школы і ператвораны ў польскія ў калгасах «Настрычкі» і «Прышчэў Ліч-на». Негаральскага сельсавета, таксама ў іншых вёсках і сельсаветах.

Зараз для нас зразумела каварныя ме-тады польскіх фашысцкіх шпіёнаў і дывер-сантаў. Дзяржынскі польскі раён яны а-рганізавалі па прамому заданню сваіх га-спадароў.

падароў—польскіх памешчыкаў і капіталь-стаў, ператварылі гэты раён у гняздо для шпіёнаў.

Але гэтаўсім змыслилі ворагаў выкрыць нашымі слаўнымі чэкаістамі. Шадзёныя фа-шысцкія сабакі будуць знішчаны, іх гня-зды будуць выкарчаваны з корнем. На ба-раньбу за канчатковае выкрыццё ворагаў мабілізавалі ўсе калгаснікі і працоўныя аднаасобнікі.

Калгаснікі і ўсе працоўныя вітаюць мерапрыемствы партыі і ўрада па лікві-дацыі Дзяржынскага раёна. Мы рады, што большасць сельсаветаў далучаецца да Менскага раёна. Гэта мерапрыемства з'яў-ляецца рашучым і далейшым арганіза-цыйна-распадарчым умацаваньнем нашых калгасаў.

КАМАРОУСКІ В. І. — старшыня калгаса імя Калініна, Дабрыньскага сельсавета.

ДАНИЛОВІЧ І. Ф. — старшыня калгаса «Перамог».

БАТРАНОВ А. С. — старшыня калгаса «Настрычкі», Негаральска-га сельсавета.

БУДЗЕМ БОЛЬШ ПІЛЬНЫМІ

Мы, калгаснікі калгаса «Трыбуна Ра-дзёцка», Бароўскага сельсавета, з радас-цю вітаем пастанову СНК ССР і ЦК ВКП(б) «Аб адарвае калгаснаму саял-ству БССР і ліквідацыі вышнутаў шко-лішчэ ў справе калгаснага ўпарадкаван-ня».

Польскія шпіёны, дыверсанты, трап-кісты, правыя, нацыянал-фашысты, кар-рыстаўчыя нашай бяспалатнасцю, на-мала нашкодзілі ў нашым раёне і беларускай рэспубліцы. Але ворагам наро-ду не апамаж калгасны лят. Мы, калгас-нікі, абязваем быць яшчэ больш пільнымі.

Мы любім нашу партыю, наш урад і па-шадэраднага другаў настаўніка таварыша Сталіна, які штодня наапаціцца аб-тым, каб калгаснікам жылося лепш.

У сувязі з тым, што назва нашага калгаса «Трыбуна Радзёцка» навазана польскім шпіёнамі і дыверсантамі прасіх Менскі РВК перайменаваў наш калгас у калгас імя тав. Якаўтэва.

Няхай жыць наша большэціцкая пар-тыя!

Няхай жыць наш родны бацька і друг таварыш СТАЛІН!

ХТО ПРАЦУЕ НА ДАСЛЕДЧАІ ЖЫВЁЛАГАДОУЧАІ СТАНЦЫ

Беларуская даследчая жывёлагадоўчая станцыя моцна паражана шкодніцтвам. Установа аказалася няздольнай ажыцця-ваць патрабаванні, якія прад'яўляюцца ёй у сувязі з ростам сацыялістычнай сель-скай гаспадаркі і эаачымі развіццям са-цыялістычнай жывёлагадоўлі.

Больш таго, станцыя сама з'яўляецца прыстаўнічым шкоднікам. Фашысцкія ла-гучыні, шпіёны, дыверсанты, галоўным чынам пасланцы і сталеўнікі польскай контрразведкі, пад маскай навуковых ра-ботнікаў за зрыўнаўныя сродкі тварылі тут сваю маршэвую справу.

Няма патрэбы зараз падрабязна сшы-пацца на тых называюцца «навуковай» ра-боне і «даследач» гэтых людзей, бо ста-ноўшчца станцыі, у якім знаходзіцца яна варад, паказвае зусім яскрава «плады» іх-най дзейнасці.

Як-ж магло здарыцца, што станцыю так навадзілі і з'ядалі ёя шпіёны, ды-версанты і іх сталеўнікі? А справа ў тым, што такую лінію ў дачыненні да жывёлагадоўчай даследчай станцыі, як і на-вукова-даследчых навукова-даследчых устаноў, наўмысна правозілі ворагі і кіраўніцтва Наркамзема. Гэта рабілася з таго, каб паставіць сельскагаспадарчыя навукова-даследчыя ўстановы на службу шкодніцтва, зрабіць іх паслужнымі па-стаўшчыкамі варажэйных «сталеўнік» і «дэ-следч» для ўраўнавання шкодніцкай працы дыверсантаў у сельскай гаспа-дарцы.

Дырэктар станцыі Самохін аказаўся, як відаць, дарові паслужным правашчы-шкодніцтва на станцыі па заданніх вара-жэйных кіраўніцтва Наркамзема. Намеснікам Самохіна тут быў паставлен нейкі Бя-лоў. Прад гэтага п'янімага чалавэка з трап-лячым багажом і правозіліся ўсё работа па камплектаванню «кадрамі» апарата станцыі. Зарылася так, што адных пра-вашчыных, шкодніцаў і шпіёнаў хутка замянілі другія і, такім чынам, станцыя ўвесь час трымалася і трымаецца яшчэ і

зараз выключна засмечанай варажэймі пі-це ўнутралічымі ніякага давер'я людзямі.

Не выпадкова, што і зараз на станцыі не ліквідавана шкодніцтва. Асабліва яра-гэта зліпне на становішчы сьвінаводчых фермы. У першыя месяцы гэтага года на ферме ўзнікла чума. Не гледзячы на захараванне сьвіней ветэрыярыямі фельд-шарэў даваў хуслівыя весткі аб тэмпе-ратуры. Такім чынам, на працягу доўгага часу не быў устаноўлен дыягназ. Гэта прывяло да пашырэння хваробы і гібель паліўнаў сьвіней. Аднак ніхто ні з ды-версантаў, ні з парткома не ўвачыў у гэтым шкодніцтва не гледзячы на тое, што былі пільныя. Ерэмеева хоп і звалілі, але да канца не выкрылі, не разблыталі фэйх яго сувязей і дзейнасці.

Загачыкам фермы амаж да апошняга часу быў кулак Дзялюк.

Ветэрынарным урачом на станцыі пра-цуе Янчанка, наводзіць яюга на меншай меры паланізацыю. Гэты Янчанка патраў шкодніцкім дэяням Ерэмеева, які рас-прадуць медыцынскі, наўмысна не мараў тэмпературу і т. д. Не выкрыў Янчанка і дзейнасці згачыцка фермы кулака Дзялюк. Больш таго, ён старанна пры-ваў свайго консултантша шпіёна Стары-нева, яюга добра ведаў на вёскаўскаму ветэрынараму інстытуту, ведаў аб яго паходжанні і контррэвалюцыйнай трап-лячэй дзейнасці. Зараз Янчанка хоп і вы-кладанч з партыі, але сувязі яго да канца не расцелаваны, палітычны твар не вы-свешчел і ён усё яшчэ на рабоце.

Даследчая жывёлагадоўчая станцыя, якая мае не мала спецыялістаў, усё ўжо вы-і і сродкі, звалася-б, павінна была абра-ніць сабе ад інфекцыйных захварванняў жывёл. Аднак на сярэзе гэтага не відаць. Фактычна станцыя з'яўляецца зараз мес-цам культывавання многіх інфекцыйных захварванняў жывёл. Яна, што тако-е становішча на станцыі створана не без удзелу шкодніцаў.

Шкодніцтва тут яшчэ не выкрылі і, што горш за ўсё, не прымаецца ўсіх не-абходных мер, каб абараніць станцыю ад шкодніцаў і іх дыверсантаў дзейнасці. Тут не разблытаны да канца ўсё так шырока арганізаваны і ўкаранены сувязі хоп-бы толькі выкрыты шкодніцаў.

Дырэктар станцыі Самохін, які пагару ў аэчоннай ворагаў, працуе на ста-нцыі з часу яе арганізацыі пад кіраўніч-твам нацыянал-фашысцкай, безумоўна, мно-га ведае аб іх шкодніцкай дзейнасці, аб іх сувязях. Прозвішча Самохіна вы можае бы-ць сярэд аўтару часопіса «Сацыялі-стычнае будаўніцтва», які вылазаўся ў свой час Дзяржынскім БССР і быў пры-стаўнічым шпіёнаў і шкодніцаў. Але Самохін займае падароную пазіцыю, ад-сележываецца. Ён не дапамагае актыві-заваць партыі ў барацьбе на раскарчоўванню шпіёнаў, дыверсантаў.

Не гледзячы на ўсё гэта, паводзім Самохіна не сталі прадметам абмеркавання партыйнай арганізацыі станцыі, яго са-прадуць палітычны твар і да апошняга часу асталецца не вышненым.

Нельга лічыць гэты вынадак, калі палі-даецца, што сабыт уздуля твар са-прадара парткома Ласага. Ён мае за са-бой не мала антыпартыйных чыныкаў. На рабоце ў савана-гародным інстытуте Ласы быў намеснікам дырэктара інстытута Іль-шанскі, выкрытага і выкладанага з пар-тыі як пасобніца нацдэмаў. У гэтым ін-стытуте не мала выкрыта ворагаў зро-ду, аб дзейнасці і сувязях якіх не мог не ведаць Ласы. За бытчасць на рабоце на-чалнікам аддзела паліткультуры кадраў Нар-камзема БССР Ласы, маючы дачыненне да Горакскага сельскагаспадарчага інстыту-та, не прадрывіў мер па выкрыццю там варажэй дзейнасці, за што прыгнэўся да партыйнай адказнасці.

Маючы за сабой такі антыпартыйны багаж, Ласы і член парткома Самохін не выпадкова не здалі мабілізаваць партый-

ную арганізацыю станцыі на павышэнню рэвалюцыйнай пільнасці. Не гледзячы на ўказанне таварыша Сталіна ў закладзе і заключным слове на Лютаўскім пленуме ЦК ВКП(б), на факты выкрыцця ў БССР і нават на самой станцыі ворагаў народу, у партыйнай арганізацыі ўсё яшчэ па-нуць палітычная дэбрадуннасць і сама-зусцікоенасць.

Больш таго, партком мірыцца з аўна падаронымі павозінамі некаторых кому-ністаў, якія вышнелі сумненні ў іх партыйнасці. Партыйнай арганізацыі да-но вылаю, што камуніст Баркалаў мае падароную базісць да нейкага Касабу-цкага, прысланага на станцыю галоўным інжынерам Наркамзема Шакуро. Не гле-дзячы на тое, што Касабуцкі непераверны чалавек, паходзіць з Польшчы, мае там сваюоў, у свой час вышнелася з партыі, Баркалаў назаўваж з ім п'яні і ў вышнутаў сакратарыя рашоннай партыйнай а-рганізацыі станцыі рабіліся вядомымі Ка-сабуцкім.

Наогул тут стала звычайнай з'явай, ка-лі на другі-ж зьезд пасля партыйнага схода рапшні апошняга робіцца вядомым ўсёму калектыву станцыі і паліваюць тэ-кім чынам да контрразведкі.

Не папикавілася таксама партыйная а-рганізацыя павозінамі члена партыі Да-нільчыка, які працуе ў свінгадоўчым сектары станцыі. Даныльчык мае за сабой не аліо антыпартыйнае выступленне. У свой час ён зыстуў супроць увалення адзельчынны ў буйнай сацыялістычнай гаспадарцы. Пры выкрыцці нацдэма, пра-хільніка журмаўскіх шкоднічых «ста-роў» і свінгадоўлі—Шкуса Даныльчык абараняў апошняга. Зусім п'янаўна Даныль-чык выстуў у антыпартыйным паказьніч-ным спярджжэннем у адносінах да кіраўніч-тва партыі. Усё гэта не прымуся яшчэ партыйную арганізацыю зацікава Даныль-чыкам, не гледзячы на тое, што паводзім Даныльчыка асабліва змечта сталі горшы-мі пасля пазелкі яго ў зямельна каман-дэроўкі: у Літву і Латвію.

Гінула прагтыка кіраўніцтва станцыі і шкодніцкая дзейнасць зусім відзочны. Становішча станцыі вядома ўжо даўно і Менскаму сельскаму райкому партыі. Вядо-

ВІТАЕМ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І УРАДА

(Разаміцыя схода калгасніцаў арыалі «Ударнік прамышловацыі, Дабрыньскага сельсавета»)

Абмеркаваўшы рашэнне СНК ССР і ЦК ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгасна-му саялству Беларускай ССР і аб лікві-дацыі вышнутаў шкодніцтва ў справе кал-гаснага ўпарадкавання, агульным сход калгасніцаў з вялікім задавальненнем адабрае рашэнне СНК ССР і ЦК ВКП(б), прынятае па ініцыятыве валькага друга беларускага народу таварыша Сталіна. Гэта рашэнне накіравана на ліквідацыю вышнутаў шкодніцтва ў галіне калгаснага ўпарадкавання, на выкананне ў самыя кар-тыкі час да лозуга таварыша Сталіна: «Зрабіць усе калгасы большшчынімі, а калгаснікаў — зямольнімі».

Агульным сход адабрае рашэнне ўрада аб ліквідацыі Дзяржынскага раёна, які а-рганізаванага ворагамі народу — польскі-мі шпіёнамі з мэтай паланізацыі беларус-кага насельніцтва, падрыхтоўкі ўмоў для адрыву Саюзаў Беларусі ад Саюза Со-вецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

У адказ на пастанову СНК ССР і ЦК ВКП(б) калгаснікі абязвучыцца павысіць рэвалюцыйную пільнасць на фэйх участ-ках сваёй работы. З коранем будзем вы-карчоўваць усю зраю польскіх шпіёнаў і шкодніцаў. Калі будзе неабходна, то па першаму закліку нашай партыі станем на абарону нашых свінчынных совецкіх граніц і дазім сакуршальны апор усім тым, хто наспрабе савань свёе свіное рыла ў наш совескі агарод.

Шыроў разгорнем сацыялістычнае спа-борніцтва, стахаваўскі рух, забяспечым хутчэйшае скааненне ўборачных работ, савезацовае выкананне дзяржынскіх аб-язваў. Па-большшчыню прывязем асэн-сую пасеўную кампанію, хутчэй лікві-туем вышні шкодніцтва.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ
Ў ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

ЯПОНЦЫ ГАСПАДАЦЬ У БЭЙШНЕ

ШАНХАЙ (буйны горад Кітая), 9 жніўня. (БЕЛТА). У хуткім часе пасля ўступлення японскіх войскаў у Бэйшэнь японскія ваяводы ўладзілі ў гэтым горадзе дадзеныя абстаноўкі.

У БЭЙШЭНЬ УСТУПІЛА КАЛЯ 3 ТЫСЯЧ
ЯПОНСКІХ ВОЙСК

ШАНХАЙ, 10 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Шыньшэньбао» паведамляе, што ўчора японскія войскі атаквалі кітайцаў у раёне станцыі Цзіньхай на Пяньцін-Пучжоўскай чыгуны. Атака была адбіта, і японскія войскі адступілі.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ ЯПОНСКОЙ
ФЛАТЫ І ШАНХАЙ

ШАНХАЙ, 9 жніўня. (БЕЛТА). Агентства Доуэй Нюс паведамляе, што сёння ў Шанхай з выхадзілі рэкі Янцзы прыбылі два японскія мінасоцы. Чэкаюцца флотаўскія судны 11-й тарпеднай флатыліі і 7 кананерак.

СЕМ'І МАБІЛІЗАВАННЫХ У ЯПОНСКУЮ АРМІЮ—
БЕЗ СРОДКАЎ ДА ІСНАВАННЯ

ТОКІО (станіца Японія), 9 жніўня. (БЕЛТА). Пытанне аб сем'ях мабілізаваных рэзервістаў стала ў апошнія дні ў Японіі буйнай сацыяльнай і палітычнай праблемай, што сведчыць аб шырокім размаху мабілізацыі. Парламенцкія фракцыі Місэно, Сейкай і Сайкай-Тайсёта знайшлі неабходным 4 жніўня ўнесці ў ніжнюю палату рэзалюцыю, якая заклікае ўрад прыняць належныя меры па аказанню дапамогі сем'ям прызваных.

РОЗНАГАЛОСІ СЯРОД
ПОЛЬСКІХ ЛЕГІЯНЕРАЎ

ВАРШАВА, 9 жніўня. (БЕЛТА). Учора ў Кракаве адбыўся з'езд польскіх легіянераў з прычыны 23-й гадавіны ўступлення легіянераў у ваіну 1914-18 г. г. Парадак дня з'езда быў вычарпан асабліва прамой, з якой выступіў маршал Рышард Сміглы. Затым адбыўся парад, які прымаўлі Рышард Сміглы і старшыня саюза легіянераў палкоўнік Коп.

ХВАЛЯ ЗАБАСТОВАК У ЗША

НЬЮ-ЁРК (буйны горад ЗША), 9 жніўня. (БЕЛТА). Камітэт вытворчых профсаюзаў заклікаў да забастоўкі 49 тыс. рабочых жоўвак фабрык у штатах Нью-Джэрсі і Пенсільванія. Рабочыя патрабуюць прызнання профсаюза, скарочэння рабочага дня і павышэння зарплатаў. У буйных прамісловых раёнах забастовкі ўжо пачаліся ў штатах Нью-Ёрк і ў штатах Новай Англіі ўжо даліся ад прапарэўчых прызначэнняў камітэта вытворчых профсаюзаў.



НА ЗДЫМКУ: боепрыпасы і зброя, захопленыя ў ільцежніку ў баях у час наўдзёнага прасоўвання іспанскіх рэспубліканскіх войскаў на цэнтральным фронце. Фото (СФ).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ
9 жніўня рэспубліканцы адбілі ў сектары Вільянуэва да Ла Канада атаку ільцежнікаў. Праціўнікі панёў зямлі і страты. Падобна ад пазіцыі рэспубліканцаў у мадрыдскім сектары ўзваруўся параканамскі ільцежнік.

РАЗДОРЫ СЯРОД МЯЦЕЖНІКАЎ

ПАРЫЖ, 10 жніўня. (БЕЛТА). Блізкі пазіцыі рэспубліканцаў ад ільцежнікаў (іны раз усяго некалькі метраў) дазваляе іспанскім рэспубліканцам чыць, што робіцца ў ільцежніку. На паўночным фронце, як паведаваў рэспубліканскі байца, раздоры сярод ільцежнікаў велімі часта заканчваюцца форменнымі бойкамі, прычым пускаяцца ў ход вінтоўкі, гранаты і нават кулямёты.

ЗВЕРСТВЫ ФАШЫСТАЎ

ЛОНДАН, 9 жніўня. (БЕЛТА). Перадтарскі карэспандэнт агенства Экспрэс тэлеграф паведавае расказ адной асобы, прыбыўшай у Гібралтар пасля трохдзённага зняволення ў турме ў Севільі аб фашысцкіх тэрорах. Гэта асоба была відавочнікам таго, як пшодзена фашысты ў севільскай турме расстралявалі зняволеных з кулямётамі. Лічба расстраляных даходзіць да 50 чалавек у дзень. У адной камеры знаходзіліся 80 жанчын, якія не маюць магчымасці спаць ляжачы. Аднойчы гэтых жанчын наведваў святшчык, аляк яны не захачелі з ім размаўляць.

ІНЦЫДЭНТ НА ФРАНЦУЗСКИМ ПАРАХОДЗЕ
У ЛАС ПАЛЬМАС

ПАРЫЖ (станіца Францыя), 10 жніўня. (БЕЛТА). Як паведавае Гаваз з Касанлікі (Французская Марока), на французскім параходзе «Маршал Лотыя» у Лас Пальмас (Канарскія астравы) знаходзіліся тры іспанскія пасажыры, выданыя ім патрабавалі ўлады ільцежнікаў, зааглаючы, што яны палігваюць прымыву ў войска. Эпізаў парахода, не гледзячы на парамы

ПАД ШЫЛЬДАЙ
ГРАМАДСКОЙ АРГАНІЗАЦЫІ

Былі значкістам ГСА — гэта значыць умель у выпадку напад на напу рэспубліканскай мяшынскай дапамогу, забяспечыць рэанімацыю байцаў Чырвонай Арміі ўзорны долад. Між тым, беларускае таварыства Чырвонага крыжа да многіх выпадкаў узнагароджанае значкамі ГСА людзей, не ведаючых самых аэлементарных правіл першай дапамогі, не маючых ніякіх санітарных ведаў. У Лагойскім раёне лічылася 200 значкістаў, падрыхтаваных на працягу квартала. Праверка паказаала, што большасць з іх не ведае нават такіх простых рэчаў, як пераход хворых на пасілках. У пагоні за хлустымі рапартамі зусім выпускаюцца з-пад увагі якасць падрыхтоўкі значкістаў.

На сходзе актыва ЦК прыводзіліся факты развалу санітарна-аборонай работы Чырвонага крыжа ў пасобных раёнах рэспублікі. Пасля схода актыва прайшло два месяцы. Нічога тут за гэты час не змянілася. Прадаўжаецца лінія на падрыхтоўку работы.

Апарат ЦК ажарэдаўся бюракратычнай спаной ад членскай масы, адарваўся ад лізавых арганізацый. Кіруючыя работнікі не ведаюць нават прывітані старшынь раённых камітэтаў Чырвонага крыжа.

Не дзіўна пасля гэтага, што пры такім «веданні» людзей арганізацыі Чырвонага крыжа аказаліся забяспечанымі ворагамі, пахалімамі, жулікамі.

Асабліва паучальна справа Еведэўскага, былога старшыні рэвізійнай камісіі ЦК Чырвонага крыжа. Еведэўскі — вораг, дурнушнік, пахаліма — на працягу некалькіх год вышываўся на адказныя пасты: пачальнік пратэзізнага сектара, пачальнік арганізацыйнага сектара, з апошняга час старшыні рэвізійнай камісіі. У саваніку на Усебеларускі сход актыва павіна была прыхаць з Масквы наместнік старшыні выканкома таварыства Чырвонага крыжа Мойрава. І вось Еведэўскі прыняўся за падрыхтоўку на сустрэчу. Почу выклікалі кабінеты, дасталі яе фатаграфію. Але для таго, каб яе лепш прыгожыць, патрабавалася рамка. Еведэўскі купілае партрэт тав. Кірава, знішчае гэты партрэт і ў рамку ўстаўляе фатаграфію Мойравай. Аб гэтым авідным чыныку веда-

ПРОЙДЗЕНЫ ПЕРШЫЯ 25 КІЛОМЕТРАЎ

Учора партыйны камітэт фабрыкі «Пастрычкі» атрымаў наведанне ад камандзіра пелата пераходу ў працягзых і праціўнічых камбінезатах па маршруту Менск—Кіеў тав. А. Кісель. Яна паведамляе, што пасля старту 9 жніўня каманда прайшла 25 кілометраў. Начальнік пелата пераходу ў працягзых і праціўнічых камбінезатах па маршруту Менск—Кіеў тав. А. Кісель. Яна паведамляе, што пасля старту 9 жніўня каманда прайшла 25 кілометраў. Начальнік пелата пераходу ў працягзых і праціўнічых камбінезатах па маршруту Менск—Кіеў тав. А. Кісель. Яна паведамляе, што пасля старту 9 жніўня каманда прайшла 25 кілометраў.

ВЕЛЬМІ ДОБРАЕ ўРАЖАННЕ

Капітан баскскіх футбольнай каманды Луіс Рэгеіро ў гутарцы з супрадоўнікам «Звязды» паказаліся сваімі ўражанымі аб адбыўшайся 9 жніўня на стадыёне «Дынама» імя Кірава футбольнай сустрэчы са зборнай камандай Менска. У мяне аталосе вельмі добрае ўражанне ад сустрэчы з менскай камандай, — сказаў Луіс Рэгеіро. Асабліва патрэбна адзначыць хуткасць, смеласць і ўпэўненасць ігракаў. Але ў іх нехапае дастаткова тэхнікі ігры і адчування ігуменне як лежыць вёсці адважныя мячы. Усе ігры зборнай Менска м. д. ім патрэбна гоцькі больш гуляць. Перад ім і ўсе перспектывы для та, каб стаць выдатным футбалістам і стаціць БССР — Менска. І. МІН

ПРЫВІТАННЕ ФУТБАЛІСТАЎ БАСКОНІ СПАРТСМЕНАМ І ПРАЦОЎНЫМ БО

Прадстаўнік урада Краіны Баскаў пры футбольнай камандзе Мануэль да Сота перад выхадом пелата з Менска перадаў супрадоўніку рэдакцыі «Звязды» прывітанне, напісанае спецыяльна для газеты «Звязды». У прывітанні гаворыцца: «У гэтай пудоўнай сталіцы БССР — Менску мы ўпершыню былі сустрэчы, калі накіроўваліся ў СССР. У нас нааўсёды астану-

СЕННЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО:
Памішчэнне Бел. дзярж. драм. тэатра т. 24-905
Гастролі Дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР 11 жніўня А. КАРНЕВІЧУК БАЛЕТ Гіоса ў 4 дзеях

Гукавы кіноапарат «Чырвоная вораг» КЛІЯТВА На летній востраўе—кінатэатр, адд.
Дзіцячы гукавы кіноапарат ДЭПУТАТ БАЛТЫКІ
Гукавы кіноапарат «Пролетарыя» ГАРШОН На летній востраўе—кінатэатр, адд.
Гукавы кіноапарат «Інтарнацыяналь» ТРЫ ТАВАРЫШЫ
Гукавы кіноапарат «Снартак» ДЗЯРЖЫЦЫЯ З ПАДУБНЫ (імя варыянт)

ДЗЯРЖЫЦЫРК
Парт Іва Горгана (гол. 22.75)
Гастролі
дзяржаўны ЦХОМЭНЦДЗЕ буйнейшага саюза атракцыёна ЛЕО-МАРО Апошнія гастролі ілюзіяністы КЛЕО ДАРОШ з 15 астраўчані-ліштутамі. 7-МОЗГО—7 веласіпедысты-фігурысты Таксама ўладальніца ўсіх трына Пачатак ў 9 гадзін веч. Каса з 12—2 і з 5 гадз. веч.

СТАРА-ВАРШАўСКАМУ ЗАА-ТЭАТРУМУ
ПАТРАБНЫ
ВЫКЛАДЧЫКІ
па наступных прадметах: Фізіка і матэматыка — 1 чалавек, Гісторыя і эканаміаграфія — 1 чалавек, Хімія і агульнае земляробства і сельскагаспадарства — 1 чалавек, Байсковы справы і фізкультуры — 1 чалавек. Аб умовах працы будзе паведамлена п'ямою. Алаўдывае дакументы накіроўваць на адрасу: Барысаў, БССР, Застаўшчыку.

ДА ўВАГІ БАЦЬКОЎ і ВУЧНЯЎ!
ВА ўСІХ РАЙКУЛЬТМАГАХ, СЕЛЬМАГАХ і СЕЛЬПО СІСТЭМЫ БЕЛКА АПСАЮЗА
ЕСЦЬ ПА ДРУЧНІКІ
ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
НА БЕЛАРУСКАЙ, РУСКАЙ, ЯўРСКАЙ І ІНШ. МОВАХ
АДНАЧАСОВА ПАКУПКА І ПРОДАЖ СТАБІЛЬНЫХ ПАДРУЧНІКАЎ, ЯКІЯ БЫЛІ ў КАРЫСТАННІ.
РЕСПУБЛІКАНСКАЯ БАЗА КУЛЬТАВАРАЎ БЕЛКА АПСАЮЗА

МЕНСКІ МЕДЫЦЫНСКІ РАВФАК абвясчае НАБОР
на 1, 2 і 3 курсы дзённага алаўдываючага падрыхтоўку не ніжэй 7 класаў сярэдняй школы на 1 курс, 8 класаў — на 2 курс і 9 класаў на 3 курс.
Наступляць на 1 і 2 курсы трымаючы іспыты па беларускай мове і літаратуры, рускай мове і літаратуры, матэматыцы, фізіцы, прыродазнаўству, палітграмады і геаграфіі, для наступных на 3 курс — дадавальны іспыты па хіміі.
Да іспытаў аб апаўчэнні неабходна прыклаці: дзевелку аб асене, аўтабіяграфію, дзевелку аб стане здароўя, метрыку, 2 фотакарткі, а таксама іспытны марак на 40 кал. Пашпарт прад'яўляецца асабіста.
Заявы накіроўваць на адрасу: г. Менск, Універсітэцкі гарадок, медыцынскі корпус, канцылярны медраб.ака.
Прыём заяў да 28 жніўня.
На іспыты ўважліва на вышкіку. Залічаныя ў рабфак забяспечаныя ўстаўшымі, ішпагародня — і-тэратыям (па магчымасці).

НОВАБЕЛІЦКАМУ ЛЕСАТЭХНІЧНАМУ РАБФАКУ ТЭРМІНОВА ПАТРАБЕН на пастаянную работу ВЫКЛАДЧЫКІ вышэйшай кваліфікацыі па беларускай мове і літаратуры на поўную пагрукку. З прапановамі звартацца: г. Новабеліца, Гомельская раён, вул. Вароўскага, д. №10.

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАўНАЯ УНІВЕРСІТЭТ абвясчае НАБОР у АСПІРАНТУРУ
НА 1937—38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД
ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦІАЛЬНАСЦІХ:
гісторыя старадаўняга свету (уключваючы гісторыю першабытнага грамадства), гісторыя сярэдніх вякоў, гісторыя народнаў СССР, гісторыя новага часу, гісторыя амерыкі і кантынентальных краін, гісторыя Беларусі, фізіка, матэматыка, фізіялогія раслін, заалягія пшавачных, алаўдываючых хіміі, фізічнай хіміі, арганічнай хіміі і неарганічнай хіміі.
Аспірантура рытуе кваліфікацыя работнікаў для вышэйшых навуковых устаноў і навукова-даследчых інстытутаў.
Тэрмін навування 3 гады.
Прымаюцца асобы з вышэйшай асветай і двухгадовым стажам практычнай работы па выхадной спецыяльнасці. Уроств наступнаюча не звыш 35 год.
Прыём заяў да 1 верасня. Іспыты з 1 па 15 верасня па спецыяльнай іспытнай камісіі, амерыкані мове і фізіцы.
Залічаныя забяспечаныя аспіранты ад 85 руб. да 550 руб., ішпагародня — ішпагародня.
Да заявы прыкладваюцца наступныя дакументы: аўтабіяграфія, асабісты лістак па ўтоту кадраў, тэлеграфічнае або дыплом аб асене, навуковыя працы (калі яны маюцца), навуковыя рэцэнзы, характарыстыка на і камандзіроўка грамадскіх арганізацый, дзевелка аб стане здароўя, пшавачныя і навуковыя створыны кансультацыі па фізіцы і з 10 жніўня па 1 верасня.
Заявы накіроўваць на адрасу: Менск, Універсітэцкі гарадок, пры. рэдакцыі корпус, пакой № 101 — ректатура Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта.

МЕНСКАЯ 2-гадовая ШКОЛА МЕДСЯСЦЭР абвясчае НАБОР у НАВУЧАЛЬНЫ ГОД
Школа медсясцэра рытуе медыцынскіх сяспэра па догляд за хворымі.
У школу прымаюцца грамадзяне абодвага полу ад 15 да 35 год, якія маюць агульнаадукацыйную падрыхтоўку не ніжэй 7 класаў сярэдняй школы.
Усе наступнаючыя ў школу падлягаюцца прыёмным іспытам па матэматыцы (арыфметыцы, алгебры, геаметрыі), фізіцы, геаграфіі, ролнай мове і гісторыі.
ўВАГА. Грамадзяне, якія маюць пасведчанне аб сканчэнні 7 класаў сярэдняй школы па асноўных прадметах на выдатна, а па малыванню, чарчэнню, сьпевах, музыцы, фізкультуры не ніжэй чым на добра, прымаюцца без іспытаў.
Прыём заяў аб залічэнні праводзіцца да 1 жніўня.
Іспыты з 15 па 20 жніўня.
Да заявы неабходна прыклаці: а) атэстат аб сканчэнні НОШ (у арыгінале), б) іспытны вышкі, в) дзевелку аб стане здароўя, г) 2 фотакарткі, д) на 40 кал. паштовых марак.
Слухачы забяспечваюцца стшаднымі згодна іспытных правіл. Ішпагародня школа не забяспечвае, але выплачвае кватэруны.
Дакументы накіроўваць на адрасу: г. Менск, Клінічны гарадок, школа медсясцэра.
Канцылярны адкрыта ад 10 да 3 гадзін дня.

ТРЕЦІ ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАЎ
25 жніўня 1937 г.
у г. ФРУНЗЕ (КІРГІЗСКАЯ ССР) адбудзецца ТРЕЦІ ТЫРАЖ ВЫІГРЫШАЎ ПА ПАЗЫЦЫ ДРУГОЙ ПЯЦІГОДКІ (выпуск чацвертага года)
У ТЫРАЖЫ БУДУЦЬ 1 МІЛЬІОН РАЗЫГРАН ВЫІГРЫШАЎ НА СУМУ 164 мільёны 920 тыс. рублёў.
КІРАўНІЦВА АПЧАДКА І ДЗЯРЖАўНАЯ БССР.

ДА ўВАГІ ЗАКАЗЧЫКАЎ
ФАБРЫКА «КІМ» ПАВЕДАМЛЯЕ ЗАКАЗЧЫКАЎ, якія рабілі ЗАКАЗЫ да 15 чэрвеня, што яны ПАВІННЫ З'ЯВІЦЦА ЯК НА ПРЫМЕРКІ, так і ЗА АТРЫМАННЕМ гатовых заказаў.
У выпадку няяўкі да 20 жніўня ЗАКАЗЫ будуць АНУЛЯВАНЫ.
ДЗЯРЖЫЦЫЯ.